

Барыс КІТ
Вучань,
вучыцель,
дырэктар
(успаміны пра ВБГ)

Стар. 4

РУЧЬ

Беларуская газэта ў Вільні

ISNN 1392-7671

№ 64

25 сакавіка 2010 г.

Юры ГЛЬ

Мая споведзь

Хоць шлях мой у цернях,
А крыж мой цяжкі,
Вянок мой у зернях,
А сноп мой важкі.

Стар. 6

ДАСЛОЎНА

Звярот да беларускага народу
з нагоды 92-х угодкаў БНР

Дарагія Суродзічы-Беларусы!

Ад імя Рады Беларускага Народнае Рэспублікі вітаю Вас зь вялікім нацыянальным съявітам, Днем Волі, і жадаю Вам правесці яго зь вераю і надзеюю на лепшую будучыню. Беларускі народ даможацца волі й дэмакратыі, так як дамогся незалежнай дзяржавы. У вольным съвеце мы ведалі, што ніякае зло ня можа быць вечным. Чытаў Трэцюю Устаўную Грамату Рады БНР, якая абвяшчала незалежнасць Беларускага Народнае Рэспублікі, і верылі, што, калі ў 1918 годзе ў тыхі цяжкіх умовах наш народ здолеў выказаць сваё жаданье быць вольным між вольнымі народамі съвету, дык ён знойдзе ў сабе сілы ператрываць зыдзек і няволю савецкіх часоў ды адродзіць зноў сваю незалежную дзяржаву.

Сённяна хацела-б падзяліцца з Вамі вытрымкай з Трэцім Устаўной Граматы, якую ўважаю асабліва натхненай.

“Цяпер мы, Рада Беларускага Народнае Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошніе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край.

Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежна вольна дзяржаваю. На моцы гэтага траціць слу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і з Беларусь трактат у Берасці, што забівае насымерць беларускі народ, дзеяльчи зямлю ягоную на часткі”.

Дарагія Суродзічы! Памятайма гэтыя слова. Толькі свая незалежная вольная дзяржава абароніць край ад захопніцкіх замахаў на яго, зь якіх-бы бакоў яны ні ішлі. Толькі дэмакратычны ўрад здолеет забяспечыць народу мірную вонкавую палітыку. Толькі свая ўлада выратуе ад заняпаду ў нішчэнья нацыянальную мову й культуру.

З глыбіні сэрца жадаю Вам вытрываласці, любові да свайго прыгожага края, веры ў будучыню й мужнасці, якая характэрыйзуе ўсіх вольных духам людзей.

Прыйдзе час, калі наш народ будзе съяўтаваць сваё Вядліка Святыя Незалежнасці й Свабоды ды з гонарам успамінаць продкаў, якія 25 Сакавіка 1918 году скінулі з роднага краю “апошніе ярмо дзяржаўнай залежнасці”.

Жыве Беларусь!

Івонка СУРВІЛА,
Старшыня Рады БНР

Памяці Кастуся Каліноўскага

22 сакавіка 1864 г. на Лукішскім пляцы ў Вільні быў пакараны смерцю 26-гадовы кіраўнік паўстання 1863-1864 гг. Кастусь Каліноўскі. Пасля экзекуцыі цела гэроя перавезылі па праспэкце - тады Георгіеўскім, а сёньня Гедыміна - на Замкавую гару. Там стаяў расійскі гарнізон. Напярэдадні гэтай сумнай даты беларусы ў Вільні ўшанавалі памяць Каліноўскага, прайшоўшы тым жа шляхам, якім амаль 150 гадоў таму везлі цела героя. Арганізація мерапрыемства рух “Беларуская нацыянальная памяць”, які ўзначальвае Анатоль Міхнавец, разам з некалькімі віленскімі беларускімі арганізацыямі.

— Кастусь Каліноўскі стаўся зернем уваскращэння беларускага народу, — заяўіў, цытуючы кс. Адама Станкевіча, беларускі гісторык Юры Бачышча падчас адкрытай лекцыі ў Эўрапейскім гуманітарным універсітэце. Дасьледчык паведаміў, што першыя звесткі пра пошук магілы К.Каліноўскага былі пададзены ў артыкуле навукоўцы У. Студніцкага, першай публікацыі, дзе “ідзе гаворка пра знаходжанне нейкіх парэшткаў, костак на Замкавай гары. На той час гэта тэрыторыя была занята чужым войскам. У прынцыпе складана было нешта рабіць на нацыянальны сферы, але так атрымалася, што адзін зь нямецкіх жаўнеруў меў у свяях аднаго з паўстанцаў 1863 году. І, пэўна, ён нейкім чынам пасадзейнічалі тому, што адбыліся гэтыя раскопкі. Там паміж двух таполяў, як ён піша, былі знойдзены пэўныя парэшткі, засыпаныя вапнай, каб зынішчыць гэтыя косткі. Трэба сказаць, што да гэтага часу дакумантаў, якія-б пацвердзілі факт пахавання Каліноўскага на Замкавай гары, ня знойдзена”, — падкрэсліў Ю.Бачышча.

— Каб месца пахавання забітых паўстанцаў не ператваралася ў месца паломніцтва (што было нярэдкай звязай у тыя часы), Каліноўскага вырашылі пахаваць на тэрыторыі гарнізону, — распавёў на Замкавай гары, акурат каля месца пахавання Каліноўскага, Сяргей Дубавец. — На месцы магілы была абсталяваная пляцоўка для гульні ў крыкет. Так доўжылася да пачатку першай сусветнай вайны, калі расейскі гарнізон пакінуў Вільню.

У 1921 годзе на магіле быў зроблены мэморыял. Ён складаўся зь вялікага драўлянага крыжа



Мастак Алеś Пушкін прывёў выяву маладога Каліноўскага

працы віленскага архітэктара Антона Вівульскага і мармуровай шыльды зы імёнамі ўсіх пахаваных. У 1940 годзе, пасля таго, як Сталін перадаў Вільню Літве, крыж быў спалены, а шыльда зыніка бязь съледу. З тых часоў колішняя “пляцоўка для крыкету” ператварылася ў звычайную, парослую травой пустку.

— Не выклікае сумневаў, што на месцы пахавання павінен быць хоць нейкі знак, — адзначаў С. Дубавец. — Аднак праблема ў tym, што гары Гедыміна — галоўны літоўскі “брэнд”. І літоўцы, натуральна, хацелі-б захаваць гэты сымбаль сваёй дзяржаўнасці чыстым — без дадатковых асацыяцый. Прынамсі, пакуль не дазволяць.

У п’есе Уладзіміра Каараткевіча “Кастусь Каліноўскі” галоўны герой кажа генэрал-губэрнатару Мураўёву: “Кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыні нашых магіл”. Бадай што вышэйшай магілы сярод знакамітых беларусаў няма. Адшукаць яе не складана: калі-б вам давялося падымаша на гару Гедыміна на функілёр, вы выйшлі-б акурат да пляцоўкі з магілай.

Ларыса ШАПАВАЛАВА, www.svabodaby.net

Фота Л.Шапавалавай



Рэжысэрка Вольга Нікалайчык прэзэнтавала ў Вільні фільм "Съмерць напярэдадні вясны". Прэм'ера новай дакументальнай кінастужкі была прысьвеченая гадавіне съмерці беларускай праваабаронцы Яны Паляковай, якая трагічна скончыла жыцьцё самагубствам. Рэжысэрка падзялілася з гледачамі роспаччу і жалем ад сыходу дзяўчыны ў нябыт: "Было жахліва ад таго, што мы ўсе настолькі безбаронныя насамрэч, і паасобку з намі можна зрабіць усё, што заўгодна".

Чаму беларусы застаюцца сам-насам са сваімі проблемамі і як гэтага можна пазьбегнуць, разважае дырэктарка Беларускага Дому правоў чалавека ў Вільні Ганна ГЕРАСІМАВА (на фота):

— Я лічу, што нам не хапае салідарнасці. Гэтае пытаньне, дарэчы, ня простае, у праваабаронцаў будзе выпрацоўвачца пэўная стратэгія гэткіх салідарных дзеянняў. Я ня думаю, што беларуская салідарнасць залежыць толькі ад праваабаронцаў. Проста ў нас накірунак дзеянасці такі. Мы спрабуем сабраць дзеяных людзей і даць ім магчымасць паразмаўляць пра тое, што трэба рабіць і як шукаць выйсьце. Ад усіх трэба добрая воля і жаданье салідарнасць укараніць.

Мы са свайго боку спрабуем супрацоўнічаць з рознымі арганізацыямі, ініцыятывамі. З шэрагу віленскіх суполак цесна супрацоўнічаем усаноўным з JuBIC (*Jungtinis Baltarusijos iniciatyvų centras, Аб'яднаны цэнтар беларускіх ініцыятыў — Рэд.*).

але мы для ўсіх адкрытыя. Для віленскіх беларусаў Дом правоў чалавека - гэта месца, куды яны могуць прыйсці паглядзець фільм, паслуhaць канцэрт, паўдзельнічаць у дыскусіі. Добра, што віленчукі цікавяцца tym, што адбываецца ў Беларусі, яны даведваюцца пра сытуацыю, задумваюцца, натхняюцца на дзеянні. Нам цікава, каб яны праз нас атрымалі такую магчымасць убачыць, пачуць, паразмаўляць, сустрэцца адзін з адным, з новымі людзьмі, пашырыць контакты, калі гэта атрымліваецца. А тыя, хто займаецца абаронай правоў чалавека, могуць яшчэ й новыя веды атрымліваць. Мы адкрытыя для любых ініцыятываў. Калі віленскія беларусы хацелі-б што-небудзь арганізацца, яны могуць да нас звязацца.

БАРЫСУ КІТУ – СТО ГАДОУ

Стогадовы юбілей вядомага беларуса Барыса Ўладзіміравіча Кіта будзе адзначацца ў розных краінах. Сябры, калегі, навукоўцы зь Менска, Горадні, Наваградка, Вільні, Санкт-Пецярбурга

ды іншых краін і местаў ужо даўно рыхтуюцца да гэтай выключнай даты. Шмат дзе ўжо склаліся аргкамітэты, рыхтуюцца навуковыя чытанні, выступы. І гэта ня дзіўна, бо веліч асобы Барыса Кіта сягае сусьветнага ўзроўню.

Пералічыць усе дасягненны гэтага выбітнага навукоўца амаль немагчыма - настолькі іх шмат.

Пачаўшы сваю навуковую і грамадzkую дзеянасць яшчэ ў студэнцкія гады выкладчыкам матэматыкі ў Віленскай Беларускай Гімназіі ў 30-я гады XX стагодзьдзя, а потым гэтую гімназію ўзначаліўшы, ён працягваў працу інспектарам, заснавальнікам беларускіх школ, настаўніцкіх сэмінарыяў, гандлёвой школы ў часы вайны. Пасля ліхалецця Барыс Уладзіміровіч апынуўся ў разбуранай Германіі, дзе працаўваў выкладчыкам у беларускай гімназіі і адначасова вывучаў мэдыцыну. У 1950 годзе лёс закінуў будучага навукоўца ў ЗША, дзе ад супрацоўніка фармафірмы вырас да сусьветна вядомага дзеяча амэрыканскай астранаўтыкі. Ён ня толькі стварыў вадкае паліва для касмічных караблён, але й напісаў падручнікі, якімі карыстаюцца як адмысловыя НАСА, так і паспалітыя студэнты, што навучаюцца па касмічных праграмах ва ўстановах адукцыі шматлікіх краін.

Барыс Уладзіміравіч — сябра многіх акаадэміяў навук, ён супрацоўнічае і супрацоўнічае амаль з усімі ляўрэатамі Нобэлеўскай прэмii. Вялікі ўнёсак ў астранаўтыку зрабіў і ягоны старэйшы сын - намесьнік кіраўніка НАСА.

Жыцьцёвая дарога Барыса Уладзіміравіча не была выслана пляўсткамі ружаў. Колькі разоў ён глядзеў съмерці ў очы, седзячы ў Лукішках і Вілейцы. А пякучы боль пры пакіданьні Радзімы,



блуканыні па замежжы, дзе кожны раз трэба было пачынаць ўсё спачатку, дзе меў адказнасць ня толькі за сябе, але й за сям'ю й сябrou. Жыцьцёвія перыпетыі толькі загартавалі яго.

І цяпер усім на дзіве стогадовы юбіляр жыве паўнавартасным жыццём, цікавіцца сягненнямі навукі, займаецца грамадzkай дзеянасцю, кансультуе навукоўцяў, гісторыкаў, журналісту, лістуеща з вучонымі і дзяржаўнымі дзеячамі. А як ён апякуецца аб тых, хто наведвае яго ў Франкфурце-на-Майне, дзе ён апошнім часам жыве. Як быў удзячны Барысу Уладзіміравічу Васіль Быкаў, які прарабіў з ім шмат часу свайго выгнання ў Нямеччыну. Пісьменнік зазначыў, што Барыс Кіт — найлепшы суразмоўца і гід па вялікім горадзе Франкфурце. Нават нямецкія сябры зьдзіўляюцца такім глыбокім ведам Барыса Кіта з гісторыі і Франкфурта, і ўсёе Германіі.

Святкаваць свой юбілей Барыс Уладзіміравіч мяркуе ў Франкфурце разам са сваімі дзецьмі

і ўнукамі, якія прылітаюць да яго з ЗША. Ён, безумоўна, атрымае шмат тэлеграмаў і лістоў — сябры з розных краінаў бужуць радавацца разам зь юбілярам. Нямецкая акаадэмія навук уручыць ў гэты дзень Барысу Уладзіміравічу найвышэйшую ўзнагароду — залаты мэдаль Гэрмана Обэрта Вэрнера фон Браўна.

Прыкра, што Бацькаўшчына як-бы ня ведае пра юбілей свайго выбітнага сына, як і пра іншых славутых дзеяц, дзеямі якіх узбагачаюцца іншыя краіны. Спадзянемся, што прыйдзе час і такія асобы, як Барыс Кіт, зоймуць пачэсны пасад сярод слынных імянаў на Радзіме.

Ад шчырага сэрца рэдакцыя газэты "Рунь" віншует Барыса Уладзіміравіча зь юбілем і жадае, каб ён заставаўся і надалей такім самым бадзёрым, вясёлым, аптымістычным і актыўным жыцьцялюбам!

Павал САЎЧАНКА

Раман Вайніцкі: Я

Мінүў год, як сышоў у вечнасць кіраунік Згуртавання беларускіх суполак у Літве Лявон Мурашкі. Былы ягоны намеснік, а цяпер прэзыдэнт арганізацыі Раман ВАЙНІЦКІ распавёў рэдактару газеты "Рунь" пра свой шлях да ўлады.

— Спадар Раман, дзе знаходзяцца карані Вашай беларускасці?

— Я нарадзіўся ў Вішневе, дзе працеваў ксёндз Чарняўскі, ён, дарэчы, хрысьціў мяне, жонка Янкі Купалы адтуль, прэзыдэнт Ізраіля Шымон Пэрэс таксама, і нядыўна я чую, што Сымон Будны пахаваны на вішнеўскіх могілках. Я скончыў Вішнеўскую школу, пайшоў у войска, служыў у Нясвіжы, потым у Маладэчна, пасля войска апынуўся ў Калініградскай магадоды, потым працеваў на караблях Калініградскай базы, пабываў у Нарвегіі, Бэльгіі, Кубе, Галандыі, Маўрытаніі, Сенегале, Гішпаніі.

— Як такое насычанае жыцьцё закінула Вас у Вільню?

— У юнацтве я пазнамёйся зь дзячынай Палінай Якаўлевай, зь якой і ажаніўся. Яна працевала ў Даўгаўпілсе, была запрошаная ў Менск, я мусіў тэрмінова вярнуцца з Анголы. Праз два месяцы цётка запрасіла нас у Вільню. Я пачаў працеваць на Віленскім заводзе радыёўміярэнчых прыбораў. Потым, падчас змаганняў Літвы за незалежнасць, жонка захацела выехаць на Беларусь, у Бараўляны.

— Гэта было звязана зь верагодным непакоем за сваю бяспеку ў такі неспакойны час?

— Не, нічога такога не было, праста яна захацела вярнуцца. У Бараўлянах сям'я прабыла нешта калі году, пасля сутыкнулася з проблемамі, што да доктара без прапіскі патрапіць немагчыма, і гэтак далае. Словам, вярнулася ў Вільню.

— Як Вы сталі супрацоўнікам Віленскай беларускай школы?

— Пакуль яшчэ жонка была ў Менску, пайшла інфармацыя, што ў Вільні ёсьць беларуская школа. Пасля вяртання мы пачалі гэтую школу шукаць і нідзе не маглі яе знайсці. Потым аказалася, што пры трываццяй і сямнаццатай школах і пры дзіцячым садку ёсьць беларускія класы. Мы шукалі, каб сваіх дзяцей уладаваць у гэтую школу. Нам пашэнціла знайсці ў школе №17 Лілея Плыгайку. Мы патлумачылі, што хацелі-б, каб нашыя дзеці вучыліся ў беларускай школе. Нягледзячы на недахон месцаў, мае два сыны Раман і Юра пачалі вучыцца.

— А пасля ў школу трапілі й Вы — працеваць?

— Я далучыўся да Таварыства беларускай культуры, убачыў, што там цікавыя людзі, якія маюць натхненне і гонар працеваць, захоўваць сваю мову, культуру. Як кажуць, прыйшоў час грамадзкай дзеянасці. Я ўвайшоў у Раду ТБК. Потым, калі паўстала пытаныне, каб атрымаць памешканье для беларускай школы, стварылася ініцыятывная група. Туды ўвайшлі Хведар Нюнька, Павал Саўчанка, Сяргей Вітушка, я, Валянцін Стэх, Лявон Луцкевіч, і хосьці яшчэ. Перад гэтым ладзілася съяткаваньне сямідзесяціццогодзьдзя Віленскай беларускай гімназіі, і Лілея Плыгайка папрасіла дапамагчы зь мэрпрэымствам. Вельмі шчыра ўзяліся мы за справу, на Базыльянскія муры вазілі зь "Сябрыны" піяніна.

З'біраюся апраўдаць надзеі кожнага

— Калі-ж прыйшоў час Вашай грамадзкай дзеянасці?

— Спадар Валянцін Стэх, які кіраваў тады "Сябрыны", вырашыў здаць сваю пасаду. У новую Раду ўвайшлі я, Міраслава Русак, Леакадзія Мілаш, Альгіт Тарасевіч і іншыя. Міраслава Русак прапанавала мне стаць кірауніком "Сябрыны". Тады я даведаўся, што ёсьць у Літве шмат беларускіх суполак, пра дзеянасць якіх нікто на ведае. У мяне ўзыніла ідэя стварыць гэтак званы інфармацыйны цэнтар, або сакратарыят, каб пэўная інфармацыя перасякалася, каб нейкія гроши былі, каб была дзеянасць.

— То бок тады й начало ўтварацца Згуртаванне беларускіх суполак Літвы?

— Так. Свой першы сход мы зрабілі ў Салечніках. Адразу нічога не атрымалася, і я прапанаваў кіраунікам суполак сабрацца ў офісе на вуліцы Raugyklos. Агульным галасаваннем на пасаду кірауніка гэтага Згуртавання абраўся нэўтральнага чалавека Лявона Мурашку. Больш нікто нікога не прапанаваў. Чаму — ня ведаю. Статут Згуртавання беларускіх суполак краіны быў зарэгістраваны ў 1997 годзе. Мурашка пропанаваў мне і Клаудзію Дуж-Душэўскаму стаць ягонымі намеснікамі, то бок віц-прэзыдэнтамі.

— І вось на так даўно Вы сталі прэзыдэнтам. Ці праста было займеть гэтую пасаду?

— Дзевяцатага сакавіка сёлета мы спрэвілі гадавіну па Лявоне Мурашку. Пасля ягоны смерці мяне прызначылі выконваць абязвязкі старшыні Згуртавання. Мне вельмі хацелася, каб нашая з Мурашкам праца не прапала, каб ўсё не развялілася, мы згадзіліся на прапановы апанэнтаў. Было шмат рознага бруду, лістоў і перагорнутых інтэрвю, але мне тэлефанавалі людзі, падтрымоўвалі, казалі, што вераць. Я ўдзячны ўсім дэлегатам Зіезду! Кожны з прэтэндантаў на пасаду прэзыдэнта Згуртавання пропанаваў сваю праграму дзеянасці. Я тады сказаў прысутным: прафесіялецце мене, што я ніколі не з'біраусь кіраваць Згуртаваннем, я заўсёды дапамагаў і рабіў бы так і далей, бо я вельмі заняты, часу вольнага няма. Дзякую вам, што паверылі ў мене ідэю дванаццаць год назад. Як-нікак між сабой беларусы нармальна стасаваліся, рабілі такія прыгожыя мерапрэымствы, як Свята беларускай песні, Купальле, Дзень Эўфрасінні Полацкай, дабіваліся таго, каб беларусы Літвы мелі права паступаць у беларускія ВНУ. Словам, паводле вынікаў таемнага галасавання я набраў большасць галасоў — дванаццаць. Я з'біраюся апраўдаць надзею кожнага, хто за мяне аддаў голас, таму што жорсткая вялася барацьба. Я заўсёды меў сваю думку, хацеў, каб мы, беларусы Літвы, жылі вельмі прыгожа між сабой, і каб ніякага кепскага ўплыву не было. А гэта на ўсім падабалася.

— Як Вы з'біраецеся апраўдаць надзеі Вашага электаратаў?

— Бог дапаможа, будзем працеваць. Тыя на-кірункі, тыя ідэі, якія былі, павінны застацца, цяпер фінансавыя праблемы вялікія, бо адзінай крынічкай фінансавання ў нас быў Дэпартамэнт нацыянальных меншасцяў Літвы, а цяпер яго няма. Дзейнасць суполак ажыццяўлялася самаахвярна. Аднак будзем спадзявацца, гэтак будзе на вечна.



БАРЫС КІТ: ВУЧАНЬ, ВУЧЫЦЕЛЬ, ДЫРЭКТАР

Заканчэнне. Пачатак у № 63

Пэрыяд настаўніцтва

(1931-1939)

Атрымаўшы ў Базыльянскіх мурох дзяржаўны атэстат съпеласьці, я без далейшых іспытаў стаўся паўнапраўным студэнтам Віленскага Ўніверсітэту ў ймя С. Баторыя (прыродазнаўча-матэматычны факультэт, аддзел матэматыкі). Той-ж, хто ня меў атэстата съпеласьці, мог быць запічаны толькі вольным слухачом і павінен быў раней ці пазней атрымальць яго.

Ва ўніверсітэце я вучыўся чатыры гады, аднак ужо на трэцім курсе быў пакліканы на становішча вучыцеля матэматыкі ў ВБГ. А пакліканы быў таму, што выкладчык матэматыкі К. Ральцэвіч быў раптоўна звольнены з працы Віленскай Школьнай Кураторыяй з прычыны недастатковай пэдагагічнай кваліфікацыі. Трэба сказаць, што амаль усе настаўнікі ВБГ знаходзіліся ў гэткай самай сітуацыі, бо мелі яшчэ старыя царскія дакументы, якія неахвотна прызначаліся тагачаснымі польскімі ўладамі. Мне, студэнту польскага ўніверсітэту, нічога не пагражала. І гэтак, ужо ў 1931 годзе, пачаў я сваю настаўніцтву кар'еру ў Віленскай Гімназіі.

Паводле плянаў польскіх уладаў усіх вучняў зачыненай у той час Наваградзкай Гімназіі меліся перавесьці ў Польскую гімназію ў ймя А. Міцкевіча. Беларускі актыў з Наваградку й з Вільні добра разумеў пагрозу апаличання беларускіх школьнікаў і пачаў разважаць, што рабіць. Ведаючы маецесныя кантакты з Наваградчынай, дырэктар ВБГ Радаслаў Астроўскі адправіў мяне ў Наваградак, каб зрабіць там усёмагчымае дзеля ўратавання вучняў ад немінучай палінізацыі (Апроч таго, што я быў абсалвентам Наваградзкай Гімназіі, я ў 1932 годзе прыяжджаў з Вільні прымаць выпускныя экзамены замест раптоўна памерлага вучыцеля матэматыкі Яўгена Мілава, а таксама ўлетку, праводзячы канікулы ў родных Агародніках, зэрбаваў новых вучняў у ВБГ). Прыйшы ў Наваградак і параішысь з цяпер ужо быльм дырэктарам гімназіі Янам Цеханоўскім і з сэнатарам Васілем Рагулем, я пастаравіў дзеяніцаць.

Было прыгожае сонечнае надвор'е ў канцы жніўня, калі, уздень рэгістрацыі вучняў у польскую гімназію, стаў каля гімназіяльных варотаў, затрымліваў



Настаўнікі Віленскай беларускай гімназіі. Першы злева стаіць Барыс Кіт

вучняў, намаўляючы іх ехаць вучыцца да нас, у Вільню. І гэтак нешта калі 90% усіх вучняў Наваградзкай Гімназіі далі згоду на пераезд у Вільню. Я спачатку адправіў туды два паўнюткі аўтобусы, а сам, з рэштай, паехаў вузакалейка да Наваельні, а там пераселі мы ў цыгнік на Вільню. Дырэктар Астроўскі ўладзіў усё, каб вучні былі добра спатканыя і размешчаны ў інтэрнаце. Агульная радасць трохі зацыміла сум, прычынены зачыненнем роднай Наваградзкай Гімназіі. Па дарозе ў Вільню вучні ехалі, гучна ссыльваючы патрыятычныя беларускія песні. Сам я быў вельмі задаволены, што зрабіў нешта канкрэтнае для сваёй Бацькаўшчыны - Наваградчаны. З усіх прывезеных мною вучняў амаль што ўсе здолелі зачыніць гімназію, шмат хто з іх пазней сышаў вялікую ролю ў беларускім адраджэнні.

Аднак неўзабаве мae задавальненне зъмянілася вялікім клопатам. Ходзіць пра тое, што ўжо назаўтра пасыльнашае "наваградзкае адысэй" дырэктар Польскай гімназіі ў ймя Міцкевіча даслаў у Віленскую Школьную Кураторыю (яна абдымала ў Наваградчыну) вялікі данос, абвінавачваючы мяне ў тым, што я, маўляў, "падрываю польскую дзяржаўнасць" і г. д. Адначасна копія гэтага даносу лягла на стол п. Жэрабцаму, дырактару Польской гімназіі ў ймя Славацкага... Цёмныя хмары згусціліся нада мной. На-сампераць, дык сам віленскі школьнікі куратар п. Шэлянгоўскі выклікаў нашага кіраўніка Астроўскага, каб той патлумачыў сутнасць справы. Зразумела, Астроўскі бараніў мяне, як толькі

мож. Но шчасце, ён меў прыяцельскія адносіны з Шэлянгоўскім, які належыў да старой клясы польскіх лібералаў і сымпатызаваў беларусам. (Пазней, у часе разгулу польскага нацыяналізму, на ягонае месца прыехаў польскі шавініст Гадэцкі). Выслухаўшы тлумачэнні справы ад Астроўскага, Шэлянгоўскі парваў данос, кінуў яго ў сметніцу і сказаў: "На мейсцу пана Кіты я зробілым то сама. Пан Кіт заховал сэн так, як належало правдзівому бялорускему патрыёце!"

Гэтым аднак справа маяня скончылася. Дырэктар гімназіі Жэрабцкі, каб адпомысціць мне, пачаў візытуваць усе мае лекціў і знаходзіць, што я раблю ўсё вельмі дрэнна ў што, наагул, павінен быць звольнены з працы настаўніка. У tym часе на месца Астроўскага быў ужо назначаны Мікола Анцукевіч, які атрымаў ад Жэрабцкага загад шукаць новага настаўніка матэматыкі. І толькі шчасльвае здарэньне ўратавала мяне ад звольненія: у Віленскую Школьную Кураторыю прыехаў новы візытатар Юліуш Баліцкі, катары нічога ня ведаў, якія палітыка вялася ў адносінах да ВБГ і, у прыватнасці, да мяне. У першы шэраг інспектавання віленскіх гімназіяў патрапіла й нашая ўстанова. Два тыдні візытуваў ён нас і на заканчэнне, як тое было прынятае, склікаў настаўніцкі сход (Пэдагагічную раду), каб абвесыцьці сваёй інспэктцыі. Спаміж усім іншымі пэдагогамі ён называў найлепшым вучыцелем.. Барыса Кіты! Пасыльнашай справа зрадзіла Баліцкага працэс майго звольненія запаволіўся, да таго-ж якраз тады я за-сваю добрую працу атрымаў г. зв. "дэ-

крэт усталеня". (Што датычыць майго недабразычліўцы Жэрабцкага, дык пасыльна прыходу Чырвонай Арміі ў Вільню, 17 верасня 1939 году, ён быў адразу арыштаваны і згінуў недзе ў савецкіх турмах).

У 1932 годзе ў Польшчы распачалася школьная рэформа. Старая 8-клясная гімназія была падзеленая на дзве часткі: 4-клясную гімназію ў 2-клясны ліцэй, які меў або гуманітарную (гісторыя і мовы), або матэматычную (матэматыка, фізыка, хемія), або клясычную (лацінская і грэцкая мовы) спэцыялізацыю. У выніку гэтае рэформы мы згубілі першыя ў апошнія дзве клясы: ліцэя мець нам не дазволіў і прыблізна ў гэты час пастанавілі наагул перавесьці нашу 4-гадовую гімназію на польскую мову. Асабліва гэтага дамагаўся віленскі ваявода Бацянскі, які казаў: "Пишэ дзэсёнць лят не бэндзе ў мене тутай жаднага бялорусіна?" Добра памятаю, як аднойчы ваявода Бацянскі зьведаў нашу гімназію ды загадаў на месца партрэтату Купалы й Коласа павесіць партрэты Міцкевіча й Славацкага. Яму не спадабалася, што ўсё ў гімназіі было напісаны па-беларуску. Зайшоўшы на інтэрнатскую кухню і ўбачыўшы, што ѹ там гаспадарчыя кнігі вядуцца па-беларуску, ён хапіў адну з іх, бразнуў аў падлогу й закрычэ: "Досьць мне юж тэго шовінізму бялорускаго!"

Шавініст Бацянскі, якбыло сказана, пастанавіў аканчальніца злікідаваць апошнюю беларускую сярэднюю ўстанову. Дзеля гэтага ён пачаў дамагацца, каб усе прадметы ў ёй выкладаліся па-польску з тым, каб пазней зліць яе з

галаўной польскай гімназій. Ён нават адкрыў пры ваяводзкай адміністрацыі адумысловы “беларускі рэфэрат”, на чале якога паставіў беларускага рэнегата па прозвішчу Сарока. (Хадзіла чутка, што ён быў разстрэляны падчас нямецкай акупацыі). Заданыем Сарокі было даносіць Бацянскаму, як захоўваюцца беларусы. Сарока павінен быў кожную раніцу дакладаўца ваяводзе пра беларускую жыццё ў Вільні, асабліва, пра нашу школу. Каб атрымаць як мага больш інфармацыі, той Сарока прабаваў завэрбаваць нашых вучняў, каб яны даносілі на сваіх настаўнікаў, перад усім на найбольш патрыятычных, такіх як Хведар Ільяшэвіч, Сымон Кароль, Алёна Сакалова-Лекант. Цікавіліся й мной. Бацянскі цікавіўся нават тым, пра што мы размаўляем на нашых лекцыях.

На запытаньне Бацянскага, якім чынам перавесыці нашу гімназію на польскую мову, вышэйшая школьнія ўлады парайлі яму, што найлепш, калі гэта будзе зроблена са згоды, а нават і з патрабаваннямі бацькоў нашых гадаванцаў. Бацянскі адразу ўзяўся за справу й даручыў Сароку сабраць подпісы бацькоў. І Сарока, на ваяводзкай машыні, калясіў па ўсёй Заходній Беларусі, асабліва па Наваградчыне, адкуль найбольш паходзілі нашыя вучні, – каб сабраць неабходную колькасць подпісаў. Пагражажо чылічнымі ды іншымі рэпрэсіямі мерамі, ён наладзіў справу, як таго хацеў Бацянскі: сабраныя подпісы былі высланы ў Міністэрства Асьветы ў Варшаву ў аддуль прыйшоў загад аб замене беларускай мовы выкладання на польскую. Іронія была ў тым, што гэты загад дайшоў да нас дакладна 12 верасня 1939 году, у час, калі Польшчы фактычна ўжо не існавала... Праз пяць дзён у Вільню ўвайшла Чырвоная Армія. А былы ваявода Бацянскі, калі верыць чуткам, пакончыў самагубствам на адным з маствоў у г. Кутна (Пазнаньскае ваяводства).

Як было апісаны вышэй, польскі шавіністычны апresaўны ціск дзеля палінізацыі беларусаў рабіўся нясыцерпімым. Беларускі актыў і Педагагічная рада пастанавілі пашахаць з скаргаю ў Варшаву да вышэйших уладаў. Для гэтага трэба было выслаць належную дэлегацыю, у якую ўвайшлі сам дырэктар ВБГ Радаслаў Астроўскі, віленскі адват і былы старшыня Беларускага Студэнцкага Саюзу Канстанцін Глінскі ды я. У Варшаву я выехаў за некалькі дзён раней, каб падрыхтаваць адуценцы ў вышэйших уладаў для ўсёй дэлегацыі.

На мяне ўскладаўся спадзіваныні на той падставе, што я ў мінульы часы меў добрая адносіны з наваградзкім ваяводам Зыгмунтам Бэчковічам, які падчас нашай дэлегацыі займаў становішча сэнатара сойму ў Варшаве. І, сапраўды, я меў доўгую гутарку з Бэчковічам у будынку Сойму, і ён абяцаў зрабіць усёмагчымае. Аднак дадаў, што сучасная польская палітыка ў дэчынені да нацыянальных меншасціў шмат пагоршалася ў параўнанні з той, якія існавала напачатку польская незалежнасць, і што ён, як перакананы ліберал, цяпер згубіў усялякую вагу ў дзяржаўным апараце й ня зможа шмат дапамагчы нам.

У выніку ўсіх нашых захадаў у Варшаве мы дамагліся аўдыенцыі толькі ў некалькіх начальнікаў аддзелаў у Міністэрстве асьветы, каторыя нічога нам не паабяцалі, а толькі пашкодзілі тым, што адразу паведамілі пра нашыя самачынныя візыты ваяводу Бацянскому ды куратару Гадэцкаму. Сумнівы вынікі нашай дэлегацыі адразу пагоршылі сітуацыю. Радаслаў Астроўскі быў звольнены са становішча кіраўніка й высланы ў Лодзь, дзе быў вучыцелем матэматыкі ў адной з польскіх гімназій аж да восені 1939 году, калі ў Лодзь прыйшла нямецкая армія. Рэшта дэлегацыі, К. Глінскі ды я, пачалі жорстка перасылавацца санацыйнымі ўладамі. Напрыклад, я працаваў у страху, што мяне ў кожную хвіліну звольняць: новы кіраўнік гімназіі М. Анцукевіч атрымаў загад шукаць кандыдат на маё месца, апрач таго мне быў забаронены выезд за мяжу. (Анцукевіч таксама працівіўся падпісу гадоў быў звольнены з пасады кіраўніка гімназіі й назначаны вучыцелем лацінскай мовы ў Ломжы. На ягонае мейсца быў прысланы В. Кавалевіч, які ўжо нашым дырэктарам ажно да восені 1939 году).

Пэрыяд дырэктарства

Як я ўжо згадваў, падчас мае настаўніцкае працы ў ВБГ (1931-1939) на становішчы дырэктара зъмяніліся ажно чатыры асобы: А. Міхалевіч, Р. Астроўскі, М. Анцукевіч і В. Кавалевіч. Ад прыходу Чырвонай Арміі ўперадачы Вільні Літве дырэктарам гімназіі стаў я. Са згаданых мною дырэктараў найбольш выдатнай асобай, як адміністратор, пэдагог, арганізатор і грамадзкі дзеяч, быў, безумоўна, Радаслаў Астроўскі. Таленавіты прамоўцаў яй адважны патрыёта, ён захопліваў нас, малодых, сваім імпэтам, сваій верай у беларускую справу. Я й многія іншыя, можна сказаць, былі ўзгадава-

ныя ў школе Астроўскага. Ён быў для нас яскравым прыкладам у працы й дачыненіях да супрацоўнікаў. На маю думку, ён быў найвыдатнейшым беларускім нацыянальным лідарам у гісторыі Заходняй Беларусі. Ён вылучаўся заўсёды вялікай мужнасцю ў барацьбе за беларускія нацыянальныя інтэрэсы, выкарыстоўваў усе могчымасці, каб паказаць польскім урадоўцам іх несправядлівых адносін да беларускай меншасці пад Польшчай. Мне прыпомнілася наступнае здарэньне.

Прыблізна каля 1934 г., калі польская афіцыйная колы ўсё яшчэ цікавіліся разъвіцьцём нашага нацыянальнага руху, тадыншні віленскі ваявода Кіртыкліс запрасіў Астроўскага на зборку вышэйших польскіх урадоўцаў у Вільні, каб ён прачытаў рэфэрат аб стане беларускіх школаў у Польшчы. Астроўскі рэзка крытыкаваў перад усімі прысутнымі польскую несправядлівую палітыку ў дэчынені да беларускага народу, успомніў наслойнасць польскага презыдэнта Ігната Масыніцкага, які падчас візыты ў Беларускую Гімназію ў Клецку ў 1932 г. абяцаў што з гімназіяй “нічога дрэннага не станеца” ды неўзабаве Клецкая Гімназія была зусім зачыненая польскімі школынімі ўладамі... Кіртыкліс усхапіўся з сваімі крэсламі, падышоў да Астроўскага й сказаў: “Пане дырэктор! пан можэ мувіць вішыстко пшэців нас, але, прошэ не мувіць ніц элэго на нашэм достойным прэзыдэнтыце!”

Радаслаў Астроўскі пакінуў прыкметны сълед ва ўзгадаваныні беларускай моладзі, і я ў сваім пэдагагічнай дзеянасці кіраваўся на ягоныя мэтады, стыль і дух працы.

Апошні, “дырэктарскі”, пэрыяд майі працы ў ВБГ быў кароткі. Пасля заніццаў Вільні Чырвонай Арміі дырэктар В. Кавалевіч, каторы быў на вельмі паважаны сярод вучняў праз свой недастатковы беларускі патрыятызм, нэутралізм ды згодніцкую палітыку да польскіх уладаў, – быў зъняты з сваіх пасадаў. На просьбу вучняў і бацькоў ававязкі дырэктара ўзяў на сябе аўтар гэтых успамінай. Без асаблівых клопатаў атрымаў я пасцверджанне на дырэктарства ад новых школьніх уладаў, дзе ўжо часовым кіраўніком аддзелу сярэдніх школаў быў вядомы беларускі патрыёт, др. Франыцішак Грышкевіч, які пасяляў, падчас нямецкай акупацыі, сам быў дырэктарам ВБГ.

Энтузіазм быў вялікі й наплыў новых вучняў неабмажаваны. На працягу толькі двух месяцаў колькасць

вучняў вырасла з сотні да тысячы. З гэтай прычыны мы пачалі працаўцаць на дзіве зымены – дзённую ў вечэрнюю. Неабходна было адкрываць паралельныя клясы й новыя інтэрнаты: іхня колькасць дасягла 10-ці! На чале кіраўніцтва інтэрнату быў паставлены беларус Уладзімір Панко, з Наваградчыны, адкупль, як і раней, папрыжджаў жала балышыня вучняў.

На жаль, новая Віленская Гімназія трывала нядоўга. Прайшла чутка, што Віленскі край разам із Вільнюю адыхаў да Літвы, і такім чынам ВБГ апынеца за межамі Беларусі. Гэта вельмі занепакоіла настаўнікаў і вучняў, асабліва з Наваградчыны. І тады мы прыйшли да высновы, што трэба падзяліць ВБГ на дзіве часткі, віленскую й наваградзкую. Напрацяту кароткага часу я перш сам выехаў у Наваградак і атрымаў дазвол на стварэньне гімназіі ад кіраўніка Школьнага аддзела Наваградзкай акругі Пятра Саўчанкі. Треба адзначыць, што Саўчанка вельмі прыхильна паставіўся да ідэі аднаўлення беларускай гімназіі ў Наваградку, перадаючы гімназіі новадбудаваны будынак нашай былога гімназіі, каторы калісці ўзводзіўся рукамі ейных вучняў ды настаўнікаў.

У адзін з позніх восенскіх вечароў я адбраў усіх ахвотных вучыццаў да перавёз іх у Наваградак, руплячыся, каб пэўная частка вучняў засталася дзеля далейшага існаванья Віленской Гімназіі. Гэтак і выйшла – ВБГ, хоць тамака й засталася значна меншая частка навучэнцаў (пераважна з Вільні й Віленччыны), працягвала працаўцаць. Ейным жа дырэктарам стаў пасля мяне кс. Адам Станкевіч.

На заканчэнні

Варочаючыся з успамінамі да Віленской Беларускай Гімназіі, трэба наагул сказаць, што праца ў гімназіі, апрача нармальнай школьнай працы, вымагала вялікага высліку, каб утрымаць ейнае існаванье. Сытуацыя гімназіі была настолькі няпэўная, што кожнай вясны, калі мы, настаўнікі, развязваліся перад летнімі канікуламі, – мы ня ведалі, ці будзе нашая гімназія існаваць восенню і ці спаткнемся мы зноў...

Нагэтым хачу закончыць сыцілля ўспаміні пра мае судносіны з славутай Віленской Беларускай Гімназіяй. Я заўсёды ганарыўся ў ганаруся, што быў часткай гэтай, паводле акрэслення Васіля Быкова, “Калысцы Беларускага Адраджэння”.

Барыс КІТ

МАЯ СПОВЕДЬ

Я, Юры Гіль, скончыў сельскую Параф'янаўскую сярэднюю школу, дзе ўсе школьнія дысцыпліны выкладаліся па-беларуску. У нашай сям'і ўсе размаўлялі на роднай беларускай мове.

З малаком ад матчынай цыцкі я прыняў хрысціянскую веру й родную мову – неацэнны скарб, уліты ў маю душу май роднай маткай, калі я быў яшчэ ў калысцы. І цяпер мне мроіцца, як ідуць і пяночы дзяўчаты, калі сонца садзіща за лесам; песня іх ліеца ўсюды і рэхам адбіваецца ля хаты, і гэта кранае за сэрца.

Я католік, вырас у набожнай сям'і, маці мая была глыбокай верніцай, бацька добра ведаў рэлігійныя каноны. Бацькі з дзяцінства прышчэпівалі мне павагу да людзей і Бога. З Божай дапамогай мне ўдалося шмат што зрабіць за сваё жыццё ў справе адраджэння беларушчыны як у Беларусі, гэтак і ў Літве.

Нягледзячы на службу ў Савецкай арміі й вучобу ў Менскім пэдінстытуце на гістфаку, дзе была поўная русіфікацыя, дзе ўсе дысцыпліны (за выключэннем этнографіі Беларусі) выкладаліся на чужой мове, я не адрокся ад матчынай мовы, бо шаную і люблю яе.

Мая мова

Ідзі, святая наша мова,
Да вёсак, гарадоў і хат,
Няхай пачуе гэта слова
Мой добры сябра й родны брат.
Нясі съявіло, нясі каганец,
Свой цяжкі крыж і свой ружанец
Сваім сынам у Белу Русь;
Съмялей ідзі, съмялей, ня трусь,
Цябе чакаюць нашы дзеткі
У роднай вёсцы, роднай хатцы.
Ты расквітай, як тыя кветкі,
На радасць усім, як роднай матцы.
І зынкіне змрок, і зынкіне хлам,
Пачуўши роднае тут слова,
І будзе съвет і тут, і там.
Квітней, гучы, мая ты Мова!

Гэты верш ёсьць для мяне гімн роднай мове, і я ганаруся гэтым, хаця і цярплю, як і іншыя людзі, зьдзекі ад манкутару.

Як гісторык, я ведаю гісторыю беларускага народа, маю шмат кніжак па гісторыі і культуры Беларусі, якія ня толькі ў май кватэры віленскай, але й у бібліятэцы “Крынічка”, якая месціцца ў бацькоўскай хаце ў засыценку Вашунава, што на Докшычыне. Сярод кніг май на паліцы знаходзіцца і Статут Вялікага Княства Літоўскага. Я добра ведаю этнічныя межы рассяялення беларусаў паводле досьледаў навукоўцаў Я. Карскага, М. Доўнар-Запольскага ды Франыцшка Багушэвіча, які ў сваёй прадмове да “Дудкі беларускай” пісаў: “... гдзе цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, где наша мова жыве: ад Вільна да Мазыра, ад Вітэбска за малым да Чарнігава...”. Я сам цяпер жыву ў



Вільні, цяперашній сталіцы Літвы, зъяўляюся грамадзянінам гэтай краіны, але ёсьць у мяне туга па Радзіме, хаця й Вільня для мяне родная. Сюды ў свой час мая маці хадзіла пехатою на Кальварыю, да Вострай Брамы альбо на свята “Казюка”.

Мяне цешыць тое, што тут мае землякі, як і я, не цураюцца беларушчыны, а аўядноўваюцца ў суполкі, як тыя габрэі. Я стварыў Таварыства беларускай мовы імя Франыцшка Скарыны Віленскага краю, і дзейнічае яно паспяхова з 1991 году. Мэта гэтай суполкі – адраджэнне, захаваныне і развіццё беларушчыны на спрадвечных беларускіх землях.

Абыякавасыці да лёсу беларускай мовы і краіны ў мяне не было й няма. Жывучы ў Беларусі, я быў сябрам БНФ і нават пэўны час, да пераезду ў Вільню, узначальваў Менскую раённую арганізацыю БНФ “Адраджэнне”, а ў маёй кватэры мясціліся кіраўнічыя ворганы гэтай суполкі, якія рабілі свой пасільны ўнёсак у справу беларускага нацыянальнага Адраджэння. Мае дзеці Дзіма і Алесь таксама бралі ўдзел у съяўтой справе – барацьбе за мову і нацыянальныя сымбалі – бел-чырвона-белы сцяг і герб “Пагоня”.

За Беларусь

Пад сцягам бел-чырвона-белым
Пайду я ў бой адважным, съмелым,
Абараніць лясы і гоні
Пад знакам нашае Пагоні.
О, Беларусь! Мяне ты нарадзіла!
О, Беларусь! Мяне ты ўзгадавала.
Любіць цябе за гэта мала.
Патрэба ёсьць за цябе змагацца,
Каб вольна ты і незалежнай стала,
Пара ўжо за зброю-розум брацца!

Я ведаю і люблю съпяваць народныя беларускія песні, а таксама гімны і песні нашых ваяроў. Я нават сам напісаў гімн сяброву ТБМ Віленшчыны:

Час надышоў за руکі ўзяцца,
За руکі ўзяцца
І на свабоду нам падняцца,
Усім падняцца.
Мы выйдзем шчыльной грамадой
На бой, на бой, на бой...

Вашунаўскі вальс “Каханье”

Вясеньяне сонейка грэе зямлю,
А ў небе съпява жаўрук.
“Цябе я кахаю, цябе я люблю”, -
так шэпча дзяўчынцы хлапчук.
Край родны, каханы,
Цябе я люблю,
Табе пацалунак ад сэрца я шлю.

У нашай сям'і традыцыйна захоўваюцца нашыя звычай і абрэды, як рэлігійныя, так і народныя. Гэта Каляды, Купальле, Дзяды, Раство Хрыстова, Вялікдзень, хрэсцібіны, вясельле, памінкі. Як узаемадапамога практикуюцца талака. Ля “Засынковай хаткі” у засыценку Вашунава і ў фальварку Сьвіраны (радзіма Ф.Багушэвіча) сябры ТБМ і мясцовыя жыхары систэматачна праводзяць такія мерапрыемствы па добраўпарадкаванын тэрыторыі. Нашыя людзі працаўтва, а гэта радуе ўсіх.

Я памятаю імёны нашых нацыянальных гэроў. Разам са сваімі аднадумцамі мы ўшаноўваем іхнью памяць у назовах вуліц і ўсталяванын мэмарыяльных табліц.

На Віленшчыне сіламі ТБМ у назовах вуліц ушанаваны Ф.Скарына, Ф.Багушэвіч, Ул.Сыракомля, Б.Тарашкевіч, К.Каліноўскі, А.Міцкевіч. У Сьвіранах-Савіччунах мы стварылі Мэмарыял ў гонар Ф.Багушэвіча; там ушанаваныя таксама дзесяць беларускіх съяўтароў, сярод якіх А.Станкевіч і В.Гадлеўскі.

Гэта праца працягваецца.

Я, хаця й католік, бачу ў дзеях съяўтых асьветнікаў нябеснай апякункі Беларусі Эўфрасініі Полацкай і Кірыла Тураўскага, якія кананізаваныя праваслаўнай царквой, духоўны

поздвіг у імя Бацькаўшчыны і малюся перад імі.

Імя першадрукара Францыішка Скарыны носіць нашая суполка, Таварыства беларускай мовы Віленскага краю, мы сабралі багаты матэрыял пра асьветніцкую дзеянасць нашага першадрукара, а адна з вуліцаў мястечка Лаварышкі памаёй, якдэпутата Віленскага раёну, ініцыятыве названая ў ягоны гонар.

Трэба спадзявацца, што й асьветнік Францыішак Багушэвіч будзе кананізаваны Ватыканам у будучыні, бо ён для нас святы, як і святая нашая мова, пра што пісаў сам паэт: "Нашая мова святая, бо яна ад Бога нам дадзеная", "Не пакідайце-ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмэрлі!"

Вядомыя мне ѹ імёны Усяслава Чарадзея, Вітаўта Вялікага, Канстанціна Астрожскага, Льва Сапегі, і я, як беларус, ганаруся імі. Штопрауда, гэтыя палкаводцы яшчэ недастаткова ўшанаваныя, але нашая суполка працягвае зьбіраць пра іх матэрыялы. Трэба зазначыць, што мы ўганарвалі памяць К.Каліноўскага вуліцамі ў Медніках, а таксама сабралі цікавы матэрыял пра ягоную дзеянасць і аформілі яго ў альбомах.

Таксама я сабраў да дзеянястагодзьдзя БНР багаты і зъястоўны матэрыял пра дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі, якія 25 сакавіка 1918 г. абвесцілі незалежнасць Беларусі.

У бацькоўскай хаце ў засыценку Вашунаў Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці РБ стварыў гісторыка-этнаграфічны музэй "Засыянковая хатка", што зляўляеца моцным асяродкам беларушчыны ўсяго навакольля, а то і ў вялікім маштабе. Тут гучыць песня й малітва на роднай мове, сюды прыходзяць людзі, каб разам са святарамі прайсці па Вашунаўскай Кальварый, ажыццяўляючы Крыжовы шлях Господа Бога нашага Ісуса Хрыста.

У народзе кажуць так: кожны чалавек за свой век павінен выгадаваць сына, пасадзіць дрэва й пабудаваць дом. Гэта ўсё з Божаю дапамогай я зрабіў і нават з гакам. Лічу, што ўсё магчымае, у тым ліку, каб быць сапраўдным беларусам, можна зрабіць, калі кіравацца Божымі запаветамі, а для гэтага трэба быць вернікам, хрысціянінам.

Падсумоўваючы вынікі сваёй працы, хачу зазначыць:

— адкрыццё праваслаўнай царквы ў Сеньніцы (Менск) і каталіцкага касыцёла святога Бартламэя ў Вільні;

— стварэнне ў Свіранах-Савічунах (Літва) на радзіме Ф.Багушэвіча Мэмарыяла;

— адкрыццё ў бацькоўскай хаце ў засыценку Вашунаў гісторыка-этнаграфічнага музэю "Засыянковая хатка";

— выпуск сваіх кніжак "Засыянковая хатка",

"Святы засыченак, родны мой, кахраны", рыхтуеца да выпуска "Крыжовы шлях";

— ушанаваныне памяці дзесяці беларускіх сьвятароў, у тым ліку А.Станкевіча й В.Гадлеўскага, у Свіранах.

А галоўнае — я адчуў сябе сапраўдным беларусам і таму дзякую Богу:

Падзяка Богу

Я дзякую Богу, я веру ў Хрыста.
На гэтую дарогу я стаў неспраста.
Хоць шлях мой у цернях,
А крыж мой цяжкі,
Вянок мой у зернях,
А сноп мой важкі.

Маліцеся, людцы, маліцеся, дзеткі,-
Утолас съявайце псалмы,
Засяявайце падеткі ў будайце дамы.
Жывіце вы з Богам, любіце людзей
І ў бацькавай хаце бывайце часыцей.
Паліце вы съвечкі заўжды на Дзяды,
Малітву прамоўце - на будзе бяды.
І чарку кульніце за продкаў, дзядоў,
І съвечку паставайце ў памяць бацькоў.
Яны гэта ўбачаць, бо гэтага ждуць,
І, пэўна, заплачут, бо жыццё не вярнуць.

Амэн

Юры ГІЛЬ

Асяродак віленскай беларускасці

Дар беларусскому народу

ВІЛЬНЮС. Правительство Литовской ССР решило передать в дар белорусскому народу богатейшую коллекцию музеиных экспонатов Вильнюсского белорусского музея.

Музейным работникам удалось уберечь от расхищения немецкими захватчиками до 20 тысяч экспонатов и столько же книг, иллюстри-

рующих развитие экономики и культуры Белоруссии.

Большую ценность представляют произведения народных резчиков по дереву, белорусские народные музыкальные инструменты, старинные рукописи, рукописи и первые издания произведений белорусских писателей.

(ТАСС).

Факсіміле газеты "Советское искусство", № 4 (936), 22 студзеня 1945 г.

цыя, якая знаходзіцца ў клясах і ў фое другога паверха.

Фонд школьнага музэя беларускай літаратуры й мастацтва, апроч экспанатаў з пушкінскага музэя, складаюць матэрыялы разнастайных досьледаў, праведзеных вучнямі школы і студэнтамі Віленскага пэдагагічнага ўніверсітэту. На думку Галіны Сівалавай, дзяякуючы назапашаным каштоўнасцям, сутнасць культурнай установы ўжо выходзіць за рамкі звычайнага школьнага музэя:

— Мы-б з задавальненнем зрабілі музэй беларускага пісьменства, пра дзеянасць Скарыны, пра гісторыю Беларускай гімназіі. Мне здаецца, калі ўзгадаць міжваенны пэрыяд, Беларуская гімназія адкрывалася ў Вільні разам з адкрыццём музэя. І я думаю, што тады гэта рабілася вельмі правільна, бо ў двух накірунках ішла справа: людзі пазнавалі сябе, хто яны, і вучні-гімназісты былі пер-

шыя, хто глядзеў усе цікавыя экспанаты, што прыносіліся ў музэй. І цяпер я лічу, што вось гэтага не хапае. Вільні патрэбен сапраўдны музэй, у якім будуць працаваць спэцыялісты, які будзе мець памяшканье, які будзе ўпісаны ў рэчасці, дзе будзе шмат экспанатаў пра віленскіх беларускіх дзеячоў. Я пляну круглы стол і амбэркаваць гэтую тэму з зацікаўленымі людзьмі. Можа, гэта будзе Музей беларускай асьветы і асьветнікаў, пра асобаў і людзей, якія, пачынаючы ад Скарыны, выдавалі тут кнігі, газеты і часопісы. Гэты пласт становіща ўсё болей невядомым для большасці беларускай грамады. Думаю, што ніколі музэй не бывае шмат. Тым болей, што ў Вільні не хапае музэй для беларусаў. Мы — вялікая частка гісторыі гэтага горада, і бяз нас Вільня няпоўная. І калі габроі даўно ўжо гавораць пра сабе, палякі, рускія таксама, і галерэя ў іх ёсьць, то я лічу, беларусам таксама прыйшоў час.

Як віленчукі адзначалі 25 Сакавіка ў розныя гады

Наўрад ці знойдзеца хоць хто-небудзь, хто не разумеў бы важнасці даты 25 Сакавіка для нашай Бацькаўшчыны. Але ня кожнаму вядома, што беларусы Вільні гэты дзень адзначалі і ў савецкія часы. Як тое было, узгадвала Галіна ВОЙЦІК-ЛУЦКЕВІЧ:

— Я хачу падзяліцца з вамі ўспамінамі, як у Вільні святкавалі 25 Сакавіка ў розныя часы. Тут такім цэнтрам была Беларуская гімназія, дзе збораліся ня толькі настаўнікі, ня толькі вучні, але і таксама прадстаўнікі розных палітычных партыяў: грамадаўцы, хрысьціянскія дэмакраты, сябры падпольнай Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Кожны з іх меў іншую візію вольнай Беларусі, але ўсе аднолькава думалі пра яе незалежнасць. Тады ў Вільні былі яшчэ людзі, якія самі

ўдзельнічалі ў Кантрэсе 1917 году, людзі, каторыя былі сыгнатарамі Акта 25 Сакавіка: Антон Луцкевіч, які пасля быў прэм'ер-міністрам БНР, а таксама міністрам замежных спраўаў, прадстаўляў краіну на Вэрсалльскай канфэрэнцыі, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Мікола Шыла, Людвіка Сініцкая, Войцік.

Надышоў 1939 год, і тады, хоць вельмі ўжо сыціпла, але свята адзначалася. Большасць сыгнатараву Акта 25 Сакавіка ўжо не было. У 1939 годзе былі зноў арышты. Забралі Янку Шутовіча, Адольфа Кліновіча, Янку Багдановіча і шмат іншых. Усякае беларускае жыццё за gloхла цалкам. Нават тыя людзі, якія тут былі, не спаткаліся між сабой. Толькі ў 1957-58 гг. калі вярнулася зь лягероў прадстаўнікі малодшага пакаленія, Луцкевічы, Зоя Коўш,

пачаліся нейкія зрухі. Спачыкалася то ў Зое Каўшанкі, то ў Каралёу, але найчасціцай у “Лясной хатцы” Зоські Верас. Яна была цяпер ужо адзінай сведкай падзеяў тых часоў. Натуральная, не было ніякіх гутараў на палітычныя тэмы. Кожны думаў пра тое, што магло бы быць, чаго ён бы хацеў для Беларусі. Сыпявалі “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”, “Пад гоман вясёлы...”, “Зорачкі”, беларускія народныя песні.

У 1992 годзе, першы раз больш як за паўеку, мы вельмі ўрачыста адзначалі свята 25 Сакавіка. У залі Літоўскага Драматычнага тэатру. Тады стаялі старшыня Вярхоўнай Рады Літвы Вітаутас Ландзбергіс, старшыня Вярхоўнай рады Беларусі Станіслаў Шушкевіч і прадстаўнік беларусаў Літвы Лявон Луцкевіч.

Андрусь СТАРАВОЙТАЎ

ВІНШАВАЛЬНЫЯ ЛІСТЫ

Валянцін СТЭХ, кіраўнік Віленскага беларускага таварыства палітычных вязняў і ссыльных:

Нас — былых палітычных вязняў і ссыльных, на долю якіх выпадлі цяжкія выпрабаваны Калымой і Салайкамі, Асвенцімам і Бухенвальдам — засталося няшмат. Не ўсім было суджана выжыць у тых неймаверных умовах, не ўсім было наканавана дажыць да дзён сёньняшніх... Мы стравілі здароўе, але захавалі годнасць і нязменную вернасць ідэалам незалежнасці нашага краю! Са святам Вас! З Днём Волі!



Раман ВАЙНІЦКІ, прэзыдэнт Згуртаваньня беларускіх грамадзкіх арганізацый у Літве:

Дзякуючы дню 25 сакавіка 1918 г. стварылася Беларусь, ёсьць прэзыдэнт дзяржавы, ёсьць і паслы, і міністэрствы. Я хачу, каб Згуртаваньне было Згуртаваньнем, каб беларусы Літвы ядналіся, шукалі толькі лепшае адзін у адным, дапамагалі адзін аднаму. Я лічу, што салідарнасць між нашымі арганізацыямі ёсьць. Для беларускай справы ў нас павінны быць адныя інтэрэсы. А самае вялікае намаганьне, якое павінна быць ва ўсіх, — гэта захаваць нашу Віленскую беларускую школу. Гэта — адзіная кузня съядомых беларускіх кадраў.



Ларыса ШАПАВАЛАВА, журналістка:

Сярод нас, віленскіх беларусаў, ёсьць многа людзей, гатовых да нечага дадзяць, а арганізація самі - не гатовыя. Урэшце рэшт, не ў кожнага і ёсьць арганізатарская здольнасці. Затое мы з задавальненнем падтрымаем добрую справу. Дык вось я жадаю, каб у нашым новым “беларускім” гдзе паболей было здольных арганізатораў. Каб паболей было імпрэз, як на дзень памяці К. Каліноўскага. Бо так прыемна адчуць, што мы - беларусы - не адзінкі ў гэтym горадзе, і мы — разам!

Валеры САВЯНКОЎ, кіраўнік Саюзу беларускай моладзі ў Вільні:

Пажадаць можна толькі спадзявацца на дэмакратызацыю сітуацыі ў Беларусі, каб былі кадры, гатовыя вывесці краіну на належны дэмакратычны ўзровень. Віленским беларусам жадаю толькі аднаго: аб'ядноўвацца! Рабіце супольныя мерапрыемствы, а то кожны робіць нешта сам сабе. Няхай арганізацыі існуне многа, няхай квітнене сто кветак, абы толькі яны між сабой кантактавалі, не ігнаравалі адна адну.



Алесь АРКУШ

Віленскія трохрадкоўі

На Гедымінавай гары
пад нагамі турыстаў
шукаю магілу героя.

Няўжо й ты, Вільня,
спадзяешся на літасць
лёсу ў год каня?

Вось і noch скончылася,
а над Вільняй
ня гаснуць зоркі.

Нічога не пакінуў Вільні —
толькі цымняныя сны,
толькі мрой.

Гукні мяне, Вільня,—
я пачую,
я адгукнуся.

РУНЬ Беларуская газэта ў Вільні

Baltarusų laikraštis Vilniuje

Выдаецца з 1997 году
Выходзіць нерэгулярна
Выдавец: Віленскі цэнтар грамадзкіх ініцыятываў “Дэмакратыя для Беларусі”

Адрас рэдакцыі:
LT-10323 Vilnius-55, Smelio 23-26

Тэлефоны: (+ 370 5) 261 62 24,
(+ 370) 604 62591

e-mail: hazetarun@gmail.com

Сяржук Гаўрыленка — рэдактар
Алег Мінкін — літаратурны рэдактар
Павал Саўчанка — сакратар
Наклад 500

Адрас для допісаў:

“Рунь”, LT-10323 Vilnius-55,
Smelio 23-26, Lietuva – Lithuania

Рэдакцыя можа друкаваць матар'ялы, што адлюстроўваюць суджэнне толькі іхных аўтараў. Меркаваныя рэдакцыі не засыдаюцца з аўтарскімі пазыцыямі.

Рэдакцыя інфармуе аўтараў, што матар'ялы, надрукаваныя ў “Руні”, могуць быць таксама размешчаны ў інтэрнэце.